

Як пабудаваць хлеў сваімі рукамі: танна, хутка і проста

Змест

- Выбар месца на ўчастку
- Які матэрыял абраць для будаўніцтва?
- Хлеў з пеноблоков
- Як пабудаваць хлеў з паддонаў сваімі рукамі
- Хлеў з сэндвіч-панэляў
- Пластыкавы хлеў
- Падмурак для хлява
- Як пабудаваць хлеў без падмурка сваімі рукамі
- Узвядзенне каркаса хозблока
- Ашалёўка сцен хлява
- Будаўніцтва даху
- Вынік




Крыніца: paisajistas.org

Часцяком першае збудаванне на дачным участку — гэта не жылы дом, а гаспадарчы блок, прасцей кажучы, хлеў. У ім размяшчаюць інструменты і іншы інвентар, які звычайна не захоўваюць у доме, а сам дом яшчэ толькі трэба будзе пабудаваць.

Магчыма, у вас на садовым участку ўжо маецца хлеў, які вы пабудавалі вельмі даўно. Тады варта разгледзець варыянты, трэба пабудаваць новы хлеў ці дастаткова правесці ремонт старога, умацаваўшы яго з выкарыстаннем даўгавечных і надзейных матэрыялаў.

Пры будаўніцтве новага будынка неабходна загадзя выбраць месца і падрыхтаваць праект з указаннем памераў, матэрыялаў, а таксама размяшчэння вокнаў і дзвярэй.

У гэтым артыкуле мы распавядзем, як зрабіць хлеў сваімі рукамі: што для гэтага спатрэбіцца, якія матэрыялы лепш выбраць. Вы таксама даведаецеся аб відах дахаў хлявоў, падыходных дахавых матэрыялах і аб тым, чаму аптымальным варыянтам лічыцца Ондулін.



Выбар месца на ўчастку

Хлеў — нежылое будынак, таму, выбіраючы месца для яго будаўніцтва, кіруйцеся Бніп (нормы будаўніцтва і правілы яго арганізацыі). Калі вы плануеце пабудаваць хлеў сваімі рукамі, выконвайце гэтыя рэкамендацыі — гэта дапаможа пазбегнуць пажаранебяспечных сітуацый і магчымых канфліктаў з суседзямі.

У адпаведнасці з нарматывамі адлегласць паміж адрынай і плотам павінна быць не менш за 1 м. Пры гэтым хлеў неабходна пабудаваць так, каб вада не сцякала з даху на суседнюю тэрыторыю. Ад хлява да суседняга дома павінна быць не менш 6 м. Ад праезнай часткі яго павінна аддзяляць не менш за 5 м, а адлегласць да бліжэйшага калодзежа — 20 м. У астатнім ўчастак для будаўніцтва часта выбіраецца зыходзячы з пераваг ўладальніка.

Важна, каб хлеў не выпадаў з агульнага ладу ўчастка і спалучаўся з астатнімі будынкамі. Добра выкарыстоўваць для яго будаўніцтва ўчастак, не прыстасаваны для вырошчвання сельскагаспадарчых культур, цяністы або сухі. Нізіна будзе не лепшым месцам для будаўніцтва адрыны, так як існуе рызыка затаплення ў час дажджоў або раставання снегу.

Пры выбары месца для будаўніцтва адрыны сваімі рукамі таксама прымаюць пад увагу памеры пабудовы. Вышыня будынка вызначаецца з улікам росту чалавека: яна не павінна быць занадта нізкай, але таксама не павінна быць неапраўдана вялікай, асабліва калі вы плануеце будаваць хлеў сваімі рукамі.

Асобную ўвагу варта надаць натуральнай вентыляцыі. Гэта вельмі важна, калі вы плануеце пабудаваць хлеў для захоўвання інструментаў, паліва, лакафарбавых і іншых гаручых матэрыялаў. Письменная наадварот месца — важны фактар для будаўніцтва надзейнага і даўгавечнага хлява.

Які матэрыял абраць для будаўніцтва?

Самы папулярны матэрыял для пабудовы адрыны — гэта дрэва. Яно танней і з ім прасцей працаваць сваімі рукамі, выкарыстоўваючы ножовку і малаток. Але больш даўгавечным будзе збудаванне з цэглы ці пеноблоков. Цагляны хлеў добры для гадоўлі курэй і іншай хатняй птушкі. Таксама ён добра падыходзіць для свіней, коз, авечак або кароў. Жывёлы добра адчуваюць сябе ў падобных збудаваннях летам і нават зімой пры адпаведным ўцяпленні.

Таксама магчыма будаўніцтва адрыны з наступных будматэрыялаў:

- паддонаў;
- металапрофіляў;
- сэндвіч-панэляў;
- шпал.

Не менш папулярныя пластыкавыя адрыны.

Пабудаваць хлеў на дачы сваімі рукамі не такая ўжо складаная справа для чалавека, які разбіраецца ў інструментах. Зборка металічнага або драўлянага хозблока нават пры невялікіх навыках зойме толькі некалькі дзён.

Хлеў з пеноблоков

Адказваючы на пытанне, якой хлеў пабудаваць сваімі рукамі, каб ён быў надзейным і пры гэтым адносна недарагім, варта разгледзець варыянт будаўніцтва з пеноблоков.

Гэта недарагі і распаўсюджаны матэрыял. У яго ёсць маса пераваг:

- высокая хуткасць будаўніцтва з-за простых кладкі;
- цеплаізаляцыйная памяшкання дзякуючы таму, што матэрыял мае кіпрую структуру;
- не гарыць;
- нягледзячы на вялікія аб'ёмы, мае невялікі вага, што дазваляе пабудаваць хлеў на недарагім падмурку;
- лёгка разразаецца звычайнай ножовкай, таму блоку можна лёгка надаць патрэбную форму;
- даступны кошт.

Да недахопаў ставіцца здольнасць ўбіраць вільгаць, што пагражае разбурэннем пры рэзкіх перападах тэмпературы. У пазбяганне гэтага блокі дадаткова апрацоўваюць гидрофобізуючымі насычэннямі або абараняюць пласлом тынкоўкі і знешняй аздабленнем, якая перашкаджае пранікненню вільгаці.



Крыніца: idei.club

Як пабудаваць хлеў з паддонаў сваімі рукамі

Часам узнікае неабходнасць максімальна знізіць выдаткі на будаўніцтва. У такіх выпадках танней будзе пабудаваць гаспадарчае збудаванне з паддонаў. Гэта вельмі простая і хуткая ў ўзвядзенні пабудова, ідэальна падыходная для захоўвання дачнага інвентара, інструментаў або дроў. Збудаванне такі хлеў сваімі рукамі можна літаральна за выходныя.

Паддоны самі па сабе досыць трывалыя, а знешні выгляд пабудовы цалкам адпавядае гаспадарчых патрэб. У працэсе будаўніцтва важна надаць павышаную ўвагу разліках і не баяцца праяўляць творчую фантазію, бо тут галоўнае — практычнасць, а не эстэтыка.

Для будаўніцтва лепш выкарыстоўваць паддоны без афарбоўкі і маркіроўкі IPPC, каб быць упэўненым, што хлеў будзе чыстым і без хімічных прымешак. Не рэкамендуецца браць паддоны з рынку або гандлёвых плошчаў, так як яны маглі выкарыстоўвацца для перавозкі прадукцыі з моцнымі пахамі.



Крыніца: levenintuinen.nl

Хлеў з сэндвіч-панэляў

Хлеў можна пабудаваць не толькі з піламатырыялаў, але і з сэндвіч-панэляў. Хлявы і невялікія гаспадарчыя пабудовы з гэтага матэрыялу хутка ўзводзяцца і маюць добрыя эксплуатацыйныя характарыстыкі.

Сэндвіч-панэлі вырабляюцца з экалагічна чыстых кампанентаў, валодаюць высокай функцыянальнасцю і ўтрымліваюць ўнутры уцяпляльнік, што дазваляе атрымаць цёплую і практычную пабудову без дадатковых работ па цеплаізаляцыі.

Гэты матэрыял не патрабуе грунтоўнага падмурка: дастаткова істужачнага або звычайнай бетоннай пліты. Зверху будуюцца каркас, звычайна з металапрофілю, злучаючыся з дапамогай шруб-саморезов. Больш шчыльнае злучэнне панэляў забяспечыць сіліконавы герметык. Далей ўзводзіцца дах, якая звычайна мае гарызантальную паверхню.

Выбіраючы сэндвіч-панэлі ў якасці матэрыялу для будаўніцтва адрывы, вы палегчыце сабе задачу і атрымаеце цёплую, надзейную пабудову, прыдатную для выкарыстання ў любы час года. Панэлі добра ўтрымліваюць цяпло, абараняюць памяшканне ад холаду, вільгаці і скразнякоў, а таксама дазваляюць падтрымліваць камфортную тэмпературу ўнутры хлява.



Крыніца: blog.ntkzavod.com.ua

Пластыкавы хлеў

Калі вы не хочаце займацца будаўніцтвам і марнаваць на гэта час, можна набыць пластыкавы хлеў. Гэта трывалы і даўгавечны хозблок, які лёгка усталяваецца на ўчастку. Фактычна няма неабходнасці што-небудзь майстраваць сваімі рукамі, так як зборка такога адрывы — гэта прасты працэс. Калі вы не ведаеце, як пабудаваць хлеў самастойна, такі практычна гатовы варыянт дапаможа эканоміць час і сілы.

Пластык у якасці матэрыялу для хозблока нясе ў сабемасупераваг:

- трываласць і доўгі тэрмін эксплуатацыі;
- не гніе, яму не патрэбна дадатковая афарбоўка;
- лёгка мантаваецца без спецыяльных навыкаў і дадатковага інструмента;
- пабудаваць можна нават у адзіночку, без напарніка (выдатны варыянт для будаўніцтва адрывы сваімі рукамі).



Крыніца: makro.nl

Падмурак для хлява

Выбіраючы падмурак для гаспадарчай пабудовы, будаўнікі ўлічваюць характарыстыкі грунта, а таксама памеры і вага самага хлява:

- для будаўніцтва адрыны з вялікім вагой выкарыстоўваюць істужачны падмурак;
- каркасныя збудаванні патрабуюць столбчатые падмурка;
- у багністых або сыпкіх грунтах лепш ўсталёўваць плітны;
- для складаных грунтоў падыходзіць палева-вінтавой падмурак.

Спынімся на двух самых папулярных відах.

Столбчатый

- Перыметр ўчастка, прызначанага для будаўніцтва, агароджваюць калкамі.
- Па перыметры выкопваюцца ямкі глыбінёй 70 гл з інтэрвалам 1,5 метра.
- У іх ўсталёўваюцца цагляныя слупкі або трубы з азбесту.
- Слупкі правяраюцца узроўнем, пасля чаго насыпаецца пласт сумесі з пяску і жвіру таўшчынёй 15 гл.
- Падмурак бетаніруецца і пакідаецца на некалькі дзён для застывання.



Крыніца: bouw.ru

Істужачны

Такі падмурак не рэкамендуецца закладваць на ападкавых або тарфяных грунтах. Пакрокавы працэс:

1. Па перыметры выройте траншэю глыбінёй 30-40 гл і шырынёй каля 40 см.
2. Насыпце на дно пясок і ўтрамбуйце, каб атрымалася падушка таўшчынёй прыкладна 10 гл.
3. На падушку абкладзеце гідраізаляцыю, каб вадкі бетон не увабраўся ў зямлю.
4. Прымацуйце апалубку з дрэва або металу, замацаваўшы яе распоркамі і падпоркамі зверху для ўстойлівасці.
5. На пласт гідраізаляцыі абкладзеце арматурны каркас, звязаны дротам.
6. Заліце каркас бетонам і вытрымаеце на працягу прыкладна дзве тыдні да поўнага схоплівання.



Крыніца: zavod-gbi.ru

Як пабудаваць хлеў без падмурка сваімі рукамі

Калі на ўчастку робіцца часовая пабудова або ставіцца металічны кантэйнер, у падмурку няма неабходнасці. Хлеў ставіцца на падрыхтаваныя шпалы, прысыпаныя друзам тонкім пластом. Замест шпал можа выкарыстоўвацца брус. Аднак каркасная канструкцыя без падмурка пасля некалькіх гадоў эксплуатацыі можа перакасіцца з-за кліматычных умоў.


Узвядзенне каркаса хозблока

Каркас можа быць драўляным або металічным. Аптымальным рашэннем будзе пабудаваць хлеў з таго ж матэрыялу, што і жылы дом. Альбо яго можна абшляваць адпаведным матэрыялам, каб пабудова арганічна спалучалася з жылым будынкам.

Для будаўніцтва драўлянага хлява сваімі рукамі выдатна падыдзе каркас з бруса. Яго неабходна апрацаваць ахоўнай насычаннем. Больш надзейнай і даўгавечнай канструкцыю зробіць каркас з прафіляваных труб. Лепш выбіраць квадратнае або прамавугольнае сячэнне — гэта палягчае стыкоўку і зварку. Вытворцы таксама прапануюць гатовыя металічныя каркасы, якія можна сабраць даволі хутка з дапамогай саморезов.

Падставай ўсёй канструкцыі будзе ніжняя рама, для якой бярэцца якасны брус перасекам 100x100 мм. Мацуецца на пакрытыя двама лістамі руберойда падмурак. Такая папярэдняя падрыхтоўка абароніць брус ад гніення. Па кутах элементы злучаюцца з дапамогай нагелей. Пасля ўстаноўкі ніжняй рамы ўзводзяцца стойкі, якія прыбіваюцца цвікамі наўскос або мацуюцца з дапамогай накладных пласцін з металу.

У выпадку мантажу металічнага каркаса усе элементы злучаюць зваркай.



Крыніца: ihouses.decorexpro.com

Ашалёўка сцен хлява


1. Для ашалёўкі сцен выкарыстоўваюцца дошкі 25x150 мм.
2. Спачатку яны ўсталёўваюцца з франтальнай боку пабудовы, затым ўладкоўваюцца бакавыя і задняя боку.
3. Дошкі пры кладцы размяшчаюцца упрытык.
4. Вонкавая бок будзе выглядаць лепш, калі яе апрацаваць электрычным гэблем. Гэта таксама дадасць ёй гладкасці, за кошт чаго дажджавыя кроплі будуць хутчэй скочвацца ўніз і тэрмін службы хлява павялічыцца.

Будаўніцтва даху

Калі вы вырашылі пабудаваць хлеў сваімі рукамі з аднаскільным дахам, то стойкі з аднаго боку павінны быць вышэй. Благодаря такой канструкцыі дажджавая вада будзе свабодна сцякаць, не затрымліваючыся на паверхні дахавага матэрыялу і не назапашваючыся, што зніжае нагрузку на канструкцыю і падаўжае тэрмін службы хлява. Кроквенная сістэма выконваецца з дошак, усталяваных на рабро. Па-над іх мантаецца лачанне, якая служыць падставай для мацавання дахавага матэрыялу і забяспечвае калянасць усёй канструкцыі.

У якасці даху выкарыстоўваецца профнастил, шыфер або ондулин. Хвалепадобная форма і разнастайнасць кветак робяць ондулин найбольш папулярным матэрыялам. Ён не працякае (гарантыя ад працёкаў ў Ондулина Смарт – 15 гадоў, у Чарапіцы Ондулин і Ондувиллы— 20 гадоў), не грэецца, не кандэнсуецца і не іржавее. Гэты матэрыял вельмі проста змантаваць сваімі рукамі.

Ондулин практычна не шуміць падчас граду і дажджу, не патрабуе адмысловага сыходу. З часам на ім не з'яўляюцца сколы і расколіны. Вы лёгка зможце пабудаваць дах адрыны, выкарыстоўваючы наш дахавы матэрыял Ондулин Смарт. А калі хочаце пабудаваць хлеў з больш прывабнай дахам, выбірайце Чарапіцу Ондулин.



Крыніца: sk-patriot53.ru

Вынік

Будаўніцтва адрыны сваімі рукамі — гэта больш, чым проста праект. Гэта шанец праявіць сваю крэатыўнасць і арганізаваць прастору, якое будзе служыць вам доўгія гады. Кожны этап — ад выбару месца да падбору матэрыялаў — ператвараецца ў невялікае прыгода, дзе крок за крокам з'яўляецца пачуццё задавальнення і гонару.

Не варта забываць і аб практычнасці. Месца для хлява павінна быць не толькі зручным, але і функцыянальным. Выкарыстанне якасных матэрыялаў, такіх як Ондулин Смарт для даху, ператварае нават самы прасты хлеў у даўгавечную і зручную пабудову. Гэта лёгка, не шумны, але ў той жа час надзейны матэрыял, які зробіць дах не толькі прыгожай, але і практычнай. Спадзяемся, што пасля чытання гэтага артыкула вы зможце самастойна пабудаваць хлеў на ўчастку загараднага дома і атрымаеце ад гэтага вялікае задавальненне!